

УДК 004.93.1

## РОБАТ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO І НЕЙРАСЕТКІ

Будкоўскі Г.Л. кіраўнік Прыходы А.А.  
Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

Мы живем у 21-м стагоддзі і такая з'ява, як робаты нам ужо знаёмая, і не з'яўляецца нейкім дзівам. Звычайна робатам кіруе адмысловая схема – мікракантролер.

Мікракантролер – гэта мікрасхема, прызначаная для кіравання электроннымі прыладамі, якая спалучае на адным крышталі функцыі працэсара і перыферыйных прылад, утрымоўвае АЗП(RAM) і (ци) ПЗП(ROM). Па сутнасці, гэта аднакрыштальны камптар, здольны выконваць адносна простыя задачы.

Адрозніваецца ад мікрапрацэсара інтэграванымі ў мікрасхему прыладамі ўводу-вываду, таймерамі і іншымі перыферыйнымі прыладамі.

Няпоўны спіс перыферыйных прылад, якія могуць выкарыстоўвацца ў мікракантролерах, складаецца з:

- універсальных лічбавых портоў, якія можна наладжваць як на ўвод, так і на вывад;
- розныя інтэрфейсы ўводу-вываду, такія, як UART, I2C, SPI, CAN, USB, IEEE 1394, Ethernet;
- аналага-лічбавыя і лічба-аналагавыя пераўтваральнікі;
- кампаратары;
- шыротна-імпульсныя мадулятары (ШІМ-кантролер);
- таймеры;
- кантролеры дысплеяў і клавіятур;
- масівы ўбудаванай флэш-памяці;
- убудаваныя тактавы генератар;

За алгарытм працы мікракантролера адказвае адмысловае праграмнае забеспячэнне, якое запісваецца ў пастаянную памяць – прашыўка.

Для запісу прашыўку неабходны праграматар - аппаратна-праграмная прылада, прызначанае для запісу/злічванні інфармацыі ў пастаянную запамінальную памяць(унутраную памяць, якая захаваецца пасля адключэння сілкавання).

Праграматары могуць падлучацца ў фізічныя парты LPT, COM, так і эмулюваць COM праз падлучэнне ў USB.

Найбольш просты шлях пачаць праграмаваць на мікракантролерах – скарыстацца платай Arduino.

Плата Arduino, якая складаецца з мікраконтролера Atmel AVR (ATmega), а таксама элементаў абвязкі для праграмавання і інтэграцыі з іншымі схемамі. На шматлікіх платах прысутнічае лінейны стабілізатар напружання +5В ці +3,3В. Тактаванне ажыццяўляецца на частаце 16 ці 8 МГц квартавым рэзанатаром. У мікраконтролер папярэдне прашываеца загрузчык BootLoader, таму вонкавы праграматар не патрэбны. Працэс загрузкі прашыўкі адбываецца праз канвертар UART(TTL)<->USB(мікрасхема CH340G або інш.). Дадзены канвертар знаходзіцца знізу платы Arduino Nano[1].

Для Arduino прысутнічае процьма разнастайных модуляў, якія дазваляюць ствараць неверагодныя праекты злучаючы модулі паміж сабой.

Распрацаваныя робаты могуць не толькі кіравацца падалённа праз Wi-Fi, Bluetooth ды інш., але і пры дапамозе нейронных сетак.


Памер памяці 30 КБ (ATmega328) дазваляе запісаць не вельмі буйныя нейронныя сеткі. Для захоўвання вагаў нейроннай сеткі можна скарыстацца SD-карткай, альбо запісаць непасрэдна ў памяць падчас прашыўкі, як масіў каэфіцыентаў.

Для распрацоўкі робата будзе неабходна перамяшчацца, арыентавацца ў прасторы.

Такім чынам спіс неабходных модуляў прыведзены ніжэй, малюнак 1:

- Ультрагукавы датчык адлегласці да перашкоды HC-SR04 x1
- Інфрачырвоныя датчыкі перашкоды x4
- Рухавік з колам x2
- Двухканальны драйвер рухавікоў L298n x1
- Акумулятар LiIon x1

Правядзем мадэльянне робата у систэме AutoDesks Circuits.




Малюнак 1 – Схема модуляў робата

Чынам выпрабаванняў удалося змясціць нейрасець двух узору́няў па 5 нейронаў. Больш вялікія сеткі, напрыклад, з 3 узору́няў натыкаюцца на

абмежаванні ў 2 байты аператуўнай памяці для мікраконтролера ATmega328.

Выніковы прынцып дзеяння нейрасеткі прыведзены на малюнку 2.



Малюнак 2 – Схема нейрасеткі

Такім чынам пры дапамозе платформы Arduino Nano і дадатковых кампанентаў быў створаны робат на аснове 2-х узроўневай нейрасеткі.

### Літаратура

1. Arduino [Электронны рэсурс] / сайт Arduino. – Рэжым доступу: <https://www.arduino.cc/en/>. – Дата доступу: 26.04.2017.
2. Principles of training multi-layer neural network using backpropagation [Электронны рэсурс] / сайт Arduino. – Рэжым доступу: [http://galaxy.agh.edu.pl/~vlsi/AI/backp\\_t\\_en/backprop.html](http://galaxy.agh.edu.pl/~vlsi/AI/backp_t_en/backprop.html)– Дата доступу: 1.05.2017.